

■ Спорт-тайм

НАСУПЕРАК БОЛЮ

Аб мужнай перамозе беларускай веласіпедысткі Алены Амялюсік і іншых самых прыкметных спартыўных навінах раскажам у традыцыйным аглядзе «Звядзі».

1. Алена Амялюсік перамагла ў каманднай гонцы з раздзельным стартам на чэмпіянаце свету па веласпорце ў аўстрыйскім Інсбруку. Дыстанцыю ў 54,5 км нямецкая прафесійная велагрупа Canyon/Sram Racing у складзе Трыксі Ворак, Лізы Кляйн, Алены К'ечыні Ханны Барнес, Эліс Барнес і Алены Амялюсік пераадолела за 1 гадзіну 1 хвіліну 46 секунд. Другое месца ў Інсбруку заняла Dolmans Cycling Team з Нідэрландаў. А замкнула тройку прызёраў яшчэ адна каманда з гэтай краіны Sun Web.

«У Інсбруку класная атмасфера. Для мяне гэты чэмпіянат свету асаблівы, бо месяц назад я нават не думала, што змагу тут стартаваць — перанесла 7 жніўня артраскапію на плячы. Я тут нават групуваю гонку не паеду, таму што не магу падняць руку да пэўнага ўзроўню. Але на камандную гонку была добра настроена. Усяго месяц як пачала трэніравацца на шашы пасля аперацыі. Гэта «золата» для мяне шмат значыць, я шмат болю пераадолела і рада быць з камандай, аддацца гэтай гонцы на 100 %», — адзначыла пасля фінішу Алена.

Раней беларуска становілася чэмпіёнкай свету ў каманднай гонцы з раздзельным стартам у 2015 годзе



ў амерыканскім Рычмандзе. У 2016-м у Досе яна стала сярэбраным прызёрам. Таксама на рахунку Алены Амялюсік перамога ў індывідуальнай гонцы на I Еўрапейскіх гульнях у Баку.

2. Настасся Пракапенка і Ілья Палазкоў перамаглі ў змешанай эстафеце на прэстыжным турніры «Кубак Крамля» ў Маскве, яны набралі 1416 ачкоў. Сярэбранымі прызёрамі сталі расіяне — 1402 балы, бронзавыя ўзнагароды ў каманды з Літвы — 1368 балаў.



Адзначым, што на «Кубак Крамля» дапускаюцца толькі найлепшыя спартсмены свету па персанальным запрашэнні. У спаборніцтвах разыграваюцца медалі ў змешанай эстафеце сярод камандаў. Прызавы фонд турніру традыцыйна складае 100 тысяч долараў і з'яўляецца самым буйным у гісторыі сучаснага пяцібор'я.

3. Арына Сабаленка абыграла іспанку Карлу Суарэс Навара на старце тэніснага турніру ў кітайскім Ухані. У другім крузе першая ракетка Беларусі згуляе з Элінай Світолінай. Аляксандра Сасновіч таксама ўпэўнена стартавала ва Ухані, абыграўшы бельгійку Элізу Мертэнс. У другім крузе яна сустрэнецца з Монікай Пуіг з Пуэрта-Рыка.

У абноўленым рэйтынгу Сусветнай жаночай тэніснай асацыяцыі Вікторыя Азаранка перамысцілася

з 63-га на 54-е месца. Нагадаем, на мінулым тыдні яна прымала ўдзел у прэстыжным турніры ў Токіа і дайшла да чвэрцьфіналу, у якім саступіла Ёхане Контэ з Італіі. Беларуска завяршыла матч датэрмінова з-за праблем са здароўем. Арына Сабаленка па-ранейшаму займае 20-ю пазіцыю, Аляксандра Сасновіч знаходзіцца на 32-м месцы, Вера Лапко займае 64-ы радок рэйтынга.

4. Гандбалісты БГК імя Мяшкова атрымалі другую перамогу ў Лізе чэмпіёнаў, абыграўшы на сваёй пляцоўцы французскі «Манпелье» з лікам 26:23. У турнірнай табліцы БГК пасля двух матчаў мае чатыры ачкі і дзеліць першае месца з македонскім «Вардарам». 26 верасня ў трэцім туры Лігі чэмпіёнаў брастаўчане згуляюць на выездзе супраць «Райн Левена» з нямецкага Мангейма.

5. Згуляны матчы 22-га тура чэмпіянату краіны па футболе ў элітным дывізіёне.



Футбалісты «Дняпра» на сваёй пляцоўцы саступілі «Смалявічам» — 0:1, а «Шахцёр» — «Іслачы» з такім жа лікам. Футбалісты «Мінска» перайгралі «Слуцк» 1:0, «Дынама-Брэст» было мацнейшым за «Віцебск» — 1:0, «Тарпеда-БелАЗ» з такім жа лікам перайграла «Гомель», мінскія «дынамаўцы» атрымалі перамогу над «Праменем» — 3:2. Матч паміж мінскім «Тарпеда» і БАТЭ перанесены на 26 верасня.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ

СЁННЯ

Месяц

Поўня ў 5.52.
Месяц у сузор'і Авена.

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	7.00	19.01	12.01
Віцебск —	6.50	18.51	12.01
Магілёў —	6.50	18.51	12.01
Гомель —	6.47	18.48	12.01
Гродна —	7.15	19.17	12.02
Брэст —	7.16	19.17	12.01


Імяніны

Пр. Аляксея, Сямёна, Фёдара, Юльяна, К. Амеліі, Аўрэліі, Сяргея, Уладзіслава.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

25 ВЕРАСНЯ

1848 год — нарадзіўся (горад Магілёў) Вацлаў Пятровіч Федаровіч, беларускі краязнавец, калекцыянер, юрыст, член-карэспандэнт Кракаўскай АН, ганаровы член Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. Працаваў у Саратаве, Царыцыне, Ерэване. З 1884 года жыў і працаваў у Віцебску. Дапамагаў пры раскопках археолагам, калекцыянаваў этнаграфічныя, нумізматычныя, этнаграфічныя матэрыялы. У бібліятэцы Федаровіча былі кнігі па гісторыі Беларусі і Літвы, старыя беларускія і літоўскія выданні. Укладальнік літаратурна-краязнаўчага зборніка «З ваколіц Дзвіны». Распрацаваў статус Беларускага вольна-эканамічнага таварыства. Памёр у 1911 годзе. У 1920 годзе на базе яго калекцый арганізаваны музей старажытнасцяў імя В. Федаровіча, які ў 1924 годзе стаў часткай Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.

1913 год — нарадзіўся Сяргей Іванавіч Грахоўскі, паэт, прэзіят, перакладчык, заслужаны работнік культуры Беларусі. Аўтар паэтычных зборнікаў, апавесцяў, артыкулаў, успамінаў, эсэ, твораў для дзяцей. Пераклаў на беларускую мову паасобныя творы А. Гайдара, Р. Тагора, кнігу «Выбраныя вершы і паэмы» А. Блока і інш. Многія вершы паэта пакладзены на музыку. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Памёр у 2002 годзе.

1918 год — пачала выдавацца сялянская газета «Бедняк». Выходзіла да жніўня 1919 года штодня на рускай мове спачатку ў Смаленску як выданне Паўночна-Заходняга абласнога камітэта РКП(б)Б, затым у Мінску як орган ЦК КП(б)Б і орган ЦК і Мінскага губернскага камітэта КП(б) Літвы і Беларусі. Асвятляла жыццё

савецкай краіны, падзеі Грамадзянскай вайны. Друкавала лісты сялян, матэрыялы аб дзейнасці камітэтаў беднаты, сельскіх камуністаў.

1938 год — нарадзіўся (пасёлак Краснасельскі Ваўкавыскага раёна) Вячаслаў Целеш, беларускі мастак, краязнавец, філакартыст. Працуе ў розных жанрах станковага жывалісу і графікі, у эксплібрысе. Сярод работ: жывалісныя «Начное дзяжурства», «Прысвячэнне зубру», «Скарына ў Рызе», графічныя — цыклы «У цені часу трыумфаў», «Касмічныя шляхі» і інш. Аўтар кніг «Мінск на старых паштоўках», «Гарады Беларусі на старых паштоўках».

2005 год — Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка падпісаў Указ «Аб парку высокіх тэхналогій».

1883 год — створана першая руская марксісцкая група «Вызваленне працы».

1897 год — нарадзіўся Уільям Фолкнер, амерыканскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры (1949). Аўтар раманаў «Сартарыс», «Шум і лютаасць», «Прытча» і інш. Памёр у 1962 годзе.

1938 год — нарадзілася Лідзія Мікалаеўна Федасеева-Шукшына, расійская актрыса кіно, народная артыстка РСФСР. Здымалася ў фільмах «Печкі-лавачкі», «Каліна чырвоная», «Яны змагаліся за Радзіму», «Трын-трава», «Вам і не сілася» і многіх іншых.

УСМІХНЕМСЯ

Што ні кажыце, а даішнікі цяпер сталі куды больш ветлівыя. Кожны табе ласкава падкажа, дзе знаходзіцца найбліжэйшы банкамат.

— Фіма, а цябе калі-небудзь збівала машына?

— Ды аддам я табе пазыку, Моня, слова даю, аддам!

Раней не разумеў, чаму машыны называюць трохдзвернымі, бо ззаду — гэта ж не дзверы! Потым у мяне зламаўся цэнтральны замок, і я зразумеў, што ўсё ж такі ззаду — дзверы.

— У цябе ёсць які-небудзь добры знаёмы бухгалтар?

— Ёсць. Але ён яшчэ пакуль сядзіць.

Цяжка рабіць бізнес у адзіночку. Бухгалтар — ты, прадавец — ты, прыбіральшчык — ты. Грузчык, які запіў і не выйшаў на работу, падставіўшы ўсю кампанію, — таксама ты.

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: літаратуры — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 3449.

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30 24 верасня 2018 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12